



## Семінар Беларускага калегіума і Інстытута “Палітычная сфера” “Інстытуты і палітыка”, 2014-2015

**Уводзіны.** Даследаванне палітыкі – гэта, галоўным чынам, даследаванне інстытутаў, а інстытуцыйнае вывучэнне палітычнага жыцця застаецца ўплывовым накірункам сучаснай палітычнай навукі. Тым не менш, гэта не здымае праблемы глыбіні разумення і практычнага прымянення падыходу. Семінар арганізаваны для вырашэння гэтых задач. У 2014-2015 гадах разгляд будзе абмежаваны *гістарычным інстытуцыяналізмам*. Гэты падыход з практычнага пункту гледжання з’яўляецца важным для даследавання сучаснай палітыкі і палітычнай гісторыі.

**Прадмет.** Семінар прадугледжвае падрабязны аналітычны разгляд значных і ўплывовых тэкстаў, якія змянілі разуменне палітыкі і міжнародных адносін у сучасных сацыяльных і гуманітарных навукх. *У прыватнасці, гэта працы Пола Пірсана (Палітыка ў часе), Кэтрын Тэлен (Як эвалюцыянуюць інстытуты?), Сэмюэла Гантынгтана (Палітычны парадак у зменлівых грамадствах), Барынгтана Мура (Сацыяльныя прычыны дыктатуры і дэмакратыі), Чарльза Тылі (Прымус, капітал і еўрапейскія дзяржавы, 990-1990), і іншыя.*

**Кампетэнцыі.** Мяркуюцца, што праца ў межах семінара дазволіць удзельнікам значна паглыбіць сваё разуменне палітыкі і палітычнай гісторыі, а таксама засвоіць метады і даследчыя схемы аналізу як палітычнай гісторыі, так і сучасных палітычных і сацыяльных працэсаў.

**Удзельнікі.** Да ўдзелу запрашаюцца студэнты старэйшых курсаў, магістранты, дактаранты, выкладчыкі сацыяльных і гуманітарных дысцыплінаў, ды іншыя зацікаўленыя асобы.

**Дысцыпліны.** Семінар разлічаны на палітолагаў, гісторыкаў, сацыёлагаў, эканамістаў, філосафаў і прадстаўнікоў іншых дысцыплін, якія закранаюць даследаванне палітыкі.

**Кіраўнік семінара:** Андрэй Казакевіч – доктар палітычных навук (PhD in Political Science), дырэктар Інстытута “Палітычная сфера”, судырэктар Беларускага калегіуму.

**Перыядычнасць і парадак працы.** Пасяджэнні семінара плануюцца раз на два тыдні, па чацвяргах, з 18.30 да 20.30. Пачатак - 23 кастрычніка.

Каб запісацца на семінар, трэба адправіць запыт на [kalehium@gmail.com](mailto:kalehium@gmail.com)

## План семінару

### Семінар 1. Уводзіны ў праблему.

Прэзентацыя праграмы, вызначэнне рэгламенту і правілаў працы. Пазначэнне праблемы, прадмету і мэтаў семінара.

### Семінар 2. Кароткія ўводзіны ў кантэкст гісторыі палітычнай навукі.

Семінар 2 ладзіцца для пазначэння інтэлектуальнай асновы інстытуцыяналізму ў палітычнай навучы. Гісторыя і традыцыя палітычнай навукі як дысцыпліны мае супярэчлівыя інтэрпрэтацыі, таму важным з'яўляецца пазначэнне асноўных падыходаў з боку арганізатараў семінара.

#### Літаратура:

Алманд, Гэбрыел (2013). Палітычная навукa: гісторыя дысцыпліны, у *Палітычная навукa. Анталогія класічных тэкстаў*.

Thelen, Kathleen, and Steinmo, Sven (1992). Historical Institutionalism in Comparative Politics, in Steinmo, Sven; Thelen, Kathleen; Longstreth, Frank. *Structuring Politics. Historical Institutionalism in Comparative Analysis*.

### Семінар 3. Пазітыўная зваротная сувязь (Positive Feedback) і залежнасць ад выбранага шляху (Path Dependence) у стварэнні палітычных інстытутаў (Ч. 1)

Разгляд прынцыпаў Positive Feedback і Path Dependence, а таксама іх аналіз на прыкладах. З беларускіх прыкладаў: стварэнне і развіццё беларускай нацыі з канца XIX стагоддзя, палітычная гісторыя з 1946 па 1991 год, палітычная гісторыя з 1991 года, разгляд эвалюцыі асобных інстытутаў (суды, парламент, мясцовыя саветы).

#### Літаратура:

Pierson, Paul (2004). Positive Feedback and Path Dependence, in *Politics in Time*, p. 17-53.

Pierson, Paul (2003). Slow-Moving, and Invisible: Macrosocial Processes in the Study of Comparative Politics, in Mahoney, James; Rueschemeyer Dietrich (eds.) *Comparative Historical Analysis in Social Sciences*.

### Семінар 4. Пазітыўная зваротная сувязь (Positive Feedback) і залежнасць ад выбранага шляху (Path Dependence) у стварэнні палітычных інстытутаў (Ч. 2)

Разгляд прынцыпаў Positive Feedback і Path Dependence, а таксама аналіз на прыкладах. З беларускіх прыкладаў: стварэнне і развіццё беларускай нацыі з канца XIX стагоддзя, палітычная гісторыя з 1946 па 1991 год, палітычная гісторыя з 1991 года, разгляд эвалюцыі асобных інстытутаў (суды, парламент, мясцовыя саветы).

#### Літаратура:

Pierson, Paul (2004). Positive Feedback and Path Dependence, in *Politics in Time*, p. 17-53.

Pierson, Paul (2003). Slow-Moving, and Invisible: Macrosocial Processes in the Study of Comparative Politics, in Mahoney, James; Rueschemeyer Dietrich (eds.) *Comparative Historical Analysis in Social Sciences*.

### Семінар 5. Доўгатэрміновыя працэсы ў палітыцы (ч. 1)

Разгляд асаблівасцяў доўгатэрміновых працэсаў (Long-Term Processes) ў палітыцы, а таксама іх аналіз на прыкладах. З беларускіх прыкладаў: стварэнне і развіццё беларускай нацыі з канца XIX стагоддзя, палітычная гісторыя з 1946 па 1991 год,

*палітычная гісторыя з 1991 года, разгляд эвалюцыі асобных інстытутаў (суды, парламент, мясцовыя саветы).*

***Літаратура:***

Pierson, Paul (2004). Long-Term Processes, in *Politics in Time*, p. 79-102.

**Семінар 6. Доўгатэрміновыя працэсы ў палітыцы (ч. 2)**

*Разгляд асаблівасцяў доўгатэрміновых працэсаў (Long-Term Processes) ў палітыцы, а таксама іх аналіз на прыкладах. З беларускіх прыкладаў: стварэнне і развіццё беларускай нацыі з канца XIX стагоддзя, палітычная гісторыя з 1946 па 1991 год, палітычная гісторыя з 1991 года, разгляд эвалюцыі асобных інстытутаў (суды, парламент, мясцовыя саветы).*

***Літаратура:***

Pierson, Paul (2004). Long-Term Processes, in *Politics in Time* p. 79-102.

**Семінар 7. Сэмюэл Хантынгтан. Палітычны парадак у грамадствах, што перажываюць змены**

*Аналіз і дыскусія вакол вядомага класічнага тэкста на параўнальнай палітыцы*

***Літаратура:***

Huntington, Samuel (1968). *Political Order in Changing Societies*.

Huntington, Samuel (2007). Order and Conflict in Global Perspective, in Gerardo Munck and Richard Snyder (eds.), *Passion, Craft and Method in Comparative Politics*.

**Семінар 8**

**Барынгтан Мур. Сацыяльнае паходжанне дыктатуры і дэмакратыі**

*Аналіз і дыскусія вакол вядомага класічнага тэкста на параўнальнай палітыцы*

***Літаратура:***

Moore, Barrington (1966, 1974). *Social Origins of Dictatorship and Democracy. Lord and Peasant in the Making of the Modern World*.

Moore, Barrington (2007). The Critical Spirit and Comparative Historical Analysis, in Gerardo Munck and Richard Snyder (eds.), *Passion, Craft and Method in Comparative Politics*.

**Семінар 9**

**Чарльз Тылі. Прымус, капітал і еўрапейскія дзяржавы, 990-1990**

*Аналіз і дыскусія вакол вядомага класічнага тэкста на параўнальнай гісторыі*

***Літаратура:***

Tilly, Charles (1990). *Coercion, Capital, and European States, AD 990-1990*.